

ЛІЧЭБНІК

Варыянт 1

Тэст А

A1. Адзначце лічэбнікі.

- 1) Другі;
- 2) сотня;
- 3) сорак;
- 4) адна шостая;
- 5) колькі.

A2. Адзначце ўласнаколькасныя лічэбнікі.

- 1) Абодва;
- 2) адны;
- 3) дваццаты;
- 4) тры пятыя;
- 5) мільярд.

A3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаюцца зборныя лічэбнікі.

- 1) Бяроза;
- 2) суткі;
- 3) дзень;
- 4) кацяняты;
- 5) гектар.

A4. Адзначце лічэбнікі, якія дапасуюцца да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне.

- 1) Дзевяць;
- 2) дваццаць два;
- 3) сто;
- 4) восемдзсят чатыры;
- 5) адно.

A5. Адзначце лічэбнікі, якія маюць родавыя адрозненні.

- 1) Дзесяць;
- 2) адзін;
- 3) тысяча;
- 4) два;
- 5) трыльён.

A6. Адзначце лічэбнікі, у якіх мяккі знак пішацца на канцы слова.

- 1) 20;
- 2) 900;
- 3) 5;
- 4) 1;
- 5) 8.

A7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага склону.

- 1) Сорак;
- 2) сямюстамі;
- 3) сямістамі;
- 4) пяццюстамі;
- 5) чатырмастамі.

A8. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца так, як і прыметнікі.

- 1) Дзевяноста тры;
- 2) шэсцьдзясят;
- 3) трынаццаты;
- 4) шэсцьсот дваццаць два;
- 5) сёмы.

A9. Адзначце сказы, у якіх ужыты лічэбнікі.

- 1) Рыгор заўважыў мяцёрку байцоў.
- 2) Двое вучняў выходзяць з кабінета.
- 3) Урокам трэба надаваць нямала ўвагі.
- 4) Школьнікі чазбіралі пяць шостых тоны макулатуры.
- 5) Адна Ірына назбірала ягад.

A10. Адзначце лічэбнікі з націскам на першым складзе.

- 1) Пяцьдзясят;
- 2) семдзсят;
- 3) чатырыста;
- 4) дзевяцьсот;
- 5) трыста.

Тэст В

B1. Складзіце і запішыце сказ, у якім лічэбнік з'яўляецца дапаўненнем.

- 1) Абое;
- 2) сто сорок шосты;
- 3) абедзве;
- 4) першы;
- 5) васьмёра.

A3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаецца лічэбнік *абодва*.

- 1) Палі;
- 2) дзеці;
- 3) вароты;
- 4) кавалкі;
- 5) лыжы.

A4. Адзначце лічэбнікі, якія дапасуюцца да назоўнікаў у родзе, ліку і склоне.

- 1) Сорок чацвёрты;
- 2) адзінаццаць;
- 3) сем;
- 4) сто чатырнаццаць;
- 5) абодва.

A5. Адзначце лічэбнікі, якія скланяюцца.

- 1) Дзевяноста;
- 2) трыста;
- 3) паўтара;
- 4) паўтары;
- 5) трос.

A6. Адзначце лічэбнікі, у якіх у форме творнага склону зычны падаўжаецца.

- 1) 6;
- 2) 5;
- 3) 9;
- 4) 7;
- 5) 8.

A7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага склону.

- 1) Сто;
- 2) адзінацатаму;

697-ы □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

5/6 □□□□□□□□□□

В4. Запішыце лічэбнік у форме давальнага склону.

Двое.

□□□□□

В5. Праскланяйце лічэбнік.

Пяцёра.

Н. □□□□□□

Р. □□□□□□□

Д. □□□□□□□

В. □□□□□□□

Т. □□□□□□□□

М. □□□□□□□□□

ЛІЧЭБНІК

Варыянты

Тэст А

A1. Адзначце лічэбнікі.

- 1) Дзевяць дзясятых;
- 2) ніхто;
- 3) дванаццацера,
- 4) доўга;
- 5) мала.

A2. Адзначце дробавыя лічэбнікі.

- 1) Трое;
- 2) сто мільёнаў;
- 3) сем і адна сотая;
- 4) дзясятка;
- 5) паўтара.

A3. Адзначце назоўнікі, з якімі спалучаецца лічэбнік *паўтара*.

- 1) Тона;
- 2) вядро;
- 3) расліна;
- 4) клён;
- 5) кілаграм.

A4. Адзначце лічэбнікі, якія кіруюць назоўнікамі.

- 1) Сорак сёмы;
- 2) трыццаць;
- 3) двум;
- 4) дзве шостыя;
- 5) пятнаццаты.

A5. Адзначце ўласнаколькасныя лічэбнікі, якія змяняюцца па ліках.

- 1) Тысяча;
- 2) восемсот адзін;
- 3) мільён;
- 4) дзевяноста;
- 5) мільярд.

A6. Адзначце лічэбнікі, у якіх пры складзенні змяняюцца абедзве часткі

- 1) 90;
- 2) 70;
- 3) 11;
- 4) 80;
- 5) 60.

A7. Адзначце правільнае напісанне лічэбнікаў у форме творнага склону.

- 1) Двумастамі;
- 2) абаіх;
- 3) абедзвум;
- 4) трыма сёмымі;
- 5) асодвумя.

A8. Адзначце лічэбнікі, утвораныя ад колькасных лічэбнікаў.

- 1) Паўтара;
- 2) адзін;
- 3) тысячны;
- 4) сорак;
- 5) трое.

A9. Адзначце сказы, у якіх ужыты лічэбнікі.

- 1) Хлопчык вяртаўся дахаты адзін.
- 2) Хто многа зазнаў, той многа пазнаў.
- 3) Нарэшце прайшоў другі дзень.

